

МІКРАБІЯЛАГІЧНЫЯ ТЭРМІНЫ: СТРУКТУРА І ЎТВАРЭННЕ

Асіпчук А. М.

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Мікрабіялагічныя тэрміны шырока прадстаўлены ў біялагічнай, медыцынскай, сельскагаспадарчай, іншых прыродазнаўчых тэрмінастэмах і маюць пераважна грэка-лацінскае паходжанне: *вакуоля, імунітэт, вакцына* (лац.), *бактэрыя, анаэробы, мікраб* (греч.) і г. д. Як і ўся запазычаная лексіка, слова навукі выкарыстоўваюцца згодна з арфаграфічнымі, арфаэпічнымі, словаўтваральными, синтаксічнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы.

Паводле структуры можна вылучыць тры асноўныя групы мікрабіялагічных тэрмінаў:

а) тэрміны-слова, сярод якіх ёсьць *невытворныя* (*ген, вірус, гамета* і пад.) і *вытворныя* (*бактэрыяфаг, транскеталаза, цытахромы* і пад.);

б) тэрміны-словазлучэнні: *фагацытарны паказчык, трансфармацыя бактэрый, біхімія фікасці азоту і інш.;*

в) тэрміны-сімвалы (у склад тэрміналагічнага спалучэння, акрамя слоў, уваходзяць сімвалы, літары, лічбы, графічныя знакі): *вітамін В₁₂, вірус SV 40, β-акісленне, L-формы, мутанты О°* і пад.

Сярод спосабаў утварэння мікрабіялагічных тэрмінаў самым прадуктыўным з'яўляецца *сінтаксічны*. Найбольш распаўсюджаныя мадэлі словазлучэнняў пабудаваны па наступных схемах:

1) прыметнік + назоўнік: *клетачная абалонка, бактэрияльная маса, латэнтны перыяд, сульфатнае дыханне, малочнакіслыя бактэрыі* і г. д.

2) прыметнік + назоўнік + назоўнік: *мікробная трансфармацыя рэчывасей, кластрыдыяльная форма спор, таксічныя прадукты метабалізму* і г. д.

3) прыметнік + назоўнік + назоўнік + назоўнік: *ядавітыя прадукты жыццяздзейнасці мікробаў, аморфная стадыя развіцця бактэрий, складаныя метады афарбоўкі мікробаў* і г. д.

4) назоўнік + назоўнік: *вірусы раслін, патуляцыя мікробаў, гетэрамарфоз клетак, знішчэнне мікраарганізмаў* і пад. У якасці залежнага кампанента могуць выступаць і ўласныя назоўнікі (прозвішчы навукоўцаў-даследчыкаў): *эффект Пастэра, раствор Люголя, тэст Ньюкомба, рэакцыя Вуда-Веркмана* і інш.

5) назоўнік + назоўнік + назоўнік: хуткасць сінтэзу ферментаў. вірусы групы восны, рэгуляцыя абмену рэчываў і інш.

Пры марфемным спосабе тэрміны ўтвараюцца з дапамогай:

1) прыставак (прэфіксальны спосаб): *антитаксін*, *антывірус*, *антыцелы*, *дэрэрэсія*, *дэсульфурацыя*, *дэзынфекцыя*, *рэкамбінацыя*. Дадзенія тэрміны ілюструюць запазычаныя прыстаўкі *анты-*, *дэ-*, *дэз-*, *рэ-*, якія нясуць значэнне супрацьлегласці. Спосаб малапрадуктыўны.

2) суфіксай (суфіксальны): *паразітізм*, *метабалізм*, *тульярын*, *таксін*, *туберкулін*, *плазмоліз*, *бактэрыёз*, *вірулентнасць*, *шаленства*, *браджэнне*, *узнаўленне*, *расічапленне* (суфіксы *-із-*, *-ыз-*, *-ін-*, *-ен-*, *-асць-*, *-ств-*, *-эн-*, *-інн-*) і інш.

Спосаб аснова- і словаскладання з'яўляецца прадуктыўным і рэалізуецца шляхам спалучэння:

1) элементаў грэка-лацінскага паходжання: *мікрабіялогія* (з грэч. мікра – ‘малы’, бія – ‘жыццё’, логас – ‘навука, вучэнне’), *фагацыт* (з грэч. фага – ‘пажыральнік’, цыта – ‘клетка’, ‘клетка-забойца’), *вірусалогія* (навука, якая вывучае вірусы, а больш дакладна з лац. вірус – ‘яд’, логас – ‘навука’), *аўтатрофы* і *гетэротрофы* (з грэч. аўта – ‘сам’, гетэра – ‘іншы’ і троф – ‘харчаваны’). Класы мікробаў у залежнасці ад спосабу харчавання). Яшчэ прыклады: *клетка-донар*, *клетка-рэцыпіент*, *колі-індыктор*, *колі-цитр* (словаскладанне); *мікраарганізмы*, *бактэрыяларафілы*, *макрамалекулы*, *гематаксін*, *фітапаталогія* (асноваскладанне) і інш.

2) уласнабеларускіх асноў: *хваробатворны*, *гнаяродныя* (інфекцыі), *жыццядзейнасць* (мікраарганізмай) і інш.

Эфектыўным і лаканічным спосабам утварэння мікрабіялагічных тэрмінаў можна лічыць *абрэвіацыю*. Напрыклад: *ДНК* – дэзаксірыбануклеінавая кіслата, *РНК* – рыбануклеінавая кіслата. *ЦТК* – цыкл трыйкарбонавых кіслот, *TK* – транскеталаза, *BTM* – вірус тыпунёвай мазаікі і інш.

У цэлым, як слушна заўважае В. А. Ляшчынская, «для беларускай мовы пытанне аб утварэнні тэрмінаў асабліва актуальнае яшчэ і па прычыне абмежаванага ўжывання беларускай мовы ў сферы тэхнікі, многіх галін науки, а як вынік гэтага – недастатковая распрацаваная і практична рэалізаваная, ужывальная тэрміналогія» [1, с. 220].

Такім чынам, спосабы ўтварэння мікрабіялагічных тэрмінаў даволі разнастайныя, аднак ступень прадуктыўнасці вар'іруеца ад вельмі нізкай, як гэта відаць на прыкладзе прэфіксальнага ўтварэння, да высокай (сінтаксічны спосаб).

ЛІТАРАТУРА

1. Ляшчынская, В. А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка: вучб. дапам. для студэнтаў ВНУ / В. А. Ляшчынская. – Мінск: УП «ІВЦ Мінфіна», 2003. – 243 с.

2. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т.: Галоўная рэдакцыя БелСЭ. – Мінск, 1977-1984.
3. Шлегель, Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. – Москва: Издательство «Мир», 1972. – 477 с.
4. Эльберт, Б. Я. Микробы и вирусы / Б. Я. Эльберт. – Минск: Государственное издательство БССР, 1960. – 544 с.